

У АПОШНІ ЧАС.

Пасынешны зварот літчына
Шастакова ў Маскву.

МАСКВА, 22.ІХ. Сейня 3 гада, 30 м'
на маскоўскім аэродроме спуслычнай сама-
бет „Наш адказ“ з лётнікам Шастаковым
і міжнародным Фуфаевам. Самалёт сліпак
Нам. Наріманавічама і Нам. Старшы
Рэзвеевісавуту СССР Ушцілк. Алюпіні над-
зываныя пасол с СССР Танака, начальні
штаб Афганскай арміі Амара, нач.
васіні-ластранамі с СССР Барану,
генераламі сікіратар ОСО-Аліхімі Але-
ксісні і інші. На аэродроме в момант
спуслычнай самалёта быўшыя трыні
штурмовыя. Самалёт выйшыў пад гучы „Лі-
таратычнай“. Ушчылкі прыбыў рапарт да
Шастакова. Танака пажыў рун Шастако-
ва і Фуфаева. Ушчылкі ў сваі пры-
тальнай прамове адзначылі, што пераёт
Шастакова ў Токіі—вялікіе дасліднені-
я толькі ў спрэве савецкай авіацыі, а і

КАНТРОЛЬ АМЭРЫКАНЦАУ НАД ФІНАНСАМІ ПОЛЬШЧЫ.

Польская пазыка ў Амерыцы.

ПНІУ-ЕРК, 21-9. «Нью-Ёрк Таймс»
наведамле аб наядыходзячым у бли-
жайні час выпуску польскую пазыкі
у суме калі 70 мільёнаў дэлляраў. Га-
зета наведамле, што 45 мільёнаў да-
лляраў у гэтым суме будзе пакрыты
у Паўночна-Амерыканскіх Злучаных

штатах, а рэшта 25 мільёнаў у Апо-
шні, Швейцарыі і Францыі.

У вязыку з дачою Польчы пазыкі,
кі прадстаўнік амэрыканскай

дзяржавнай агітациі будзе назначан

членам прайдзенства поль-
скага дэлляраўнага банку.

Сесія сенату абарвана ўрадам.

ВАРШАВА, 21-IX. Эліктром презыдэнту сесія сенату перапрыненна на адзы-
ні. Рада стаўшыні сенату прапануе стаўшыні Трамбіцкімі завіні
празыдэнту прэтрас пры перапрынені сесіі пачыніць падзініні сенату.

У разоўнані ради стаўшыні, ухваленіі наект гавары, падзілісця засі-
ніці польскага дэлляраўнага банку.

Следзствія па спрэве варшаўскага замаху.

ВАРШАВА, 21-IX. Агадашна паве-
дамліческі міністэрства замежных спрэ-
ве донят судовыі следзавацелем Ві-
тусеві і Шлесера ў ляксыі сікірдак

на дочын Гусеві і Шлесера ў ляксыі сікірдак
на спрэве за замахам Трайковіча.

«Савецкая місія»,—зазначана ў па-
ведамліческіх паведамліческіх

замежных спрэве, што лічыць спрэ-

РАСКОЛ У ПАРТЫІ „ПЯСТ“.

«Robotnik» паведамле аб пача-
шыческім расколе ў партыі „Пяст“, у
якім штаб сікірдак і паслоў не зদаю-
ны палітыкі Вітаса. З другога боку
у партыі ёсьць група, якая хоча пай-
шыць на згоду з урадам і паватава-
ліко ўздаваць газету ў духу „Пі-
суднічнай“. Траба сідзяўніца новага
расколу спрэве „Пяст“.

Справа пасла Попеля.

Пасол Попель, які гозімі зложы
све пасольскіх наўчыніц, вельмі скан-
траставаўся ў афёрах і хеборах кі-
міоркі. Гэтыя апноўні прысадзілі ў поль-
сковы судам на 5 год астрагу. П. Попель
быў старшынай пасольскай пасольскай
пакаліні—Рабочніцкай партыі (ППР).

У кулаций Літве.

ПРАЦЯГ ПАУСТАНІЯ.

З Рыги даносіц, што расціруша-
ны ў войскамі тагоўскімі паўстанцамі
сікірдакі ў лічох і там сікірдакі
з паўстанцамі аддаў, які, падтрым-
васямы сілінамі, робіц напады на ўра-
довых установах.

Юрбургра паўстанцы арыштавалі
палаціўскіх, якіх потым выпускілі, а
начальніка паліціі звязалі ў десі та
высыпі, а потым пульсі.

У Кейданах арыштавана некалькі ма-
лодшых афіціераў артылерыі, западор-
ванных у апісані. У Коуніе расцірушана ве-
калькі вайсковых аддаў з прычыніх іх
антагічных настроў. У Мажайках
арыштавана такія людзі, што не
не хандзілі ў астрагу.

АРЫШТЫ.

У Коуніе паўстанцы арыштавалі
палаціўскіх, якіх потым выпускілі, а
начальніка паліціі звязалі ў десі та
высыпі, а потым пульсі.

Весткі адусюль.

Спякнота ў Амерыцы.

З Чыкаю ўносяць, што ў штате Ілі-
ной стація навязчынай спякноты. Тэмп-
татура даходзіць да 100 градусаў па Фа-
ренхайт. Шкоды зачынены. У Чыкаю па-
мера ахвяжы 4 чалавекі, у штате С-Лін—2.

Быўсяна расейца.

«Dziennik Wil.» (№ 24) паведам-
ляе, што ўчылі з 14 на 15, у рэйоне
Мойнінскай вол., літўскай падпіркі
вартыя высыпіла ў Польшчу Б. Андрэеву,
які звязаны з стымі жыцьцем. К. Коуніе.

За то ўбілі Андрэя, газета не па-
ведамляе.

А. Чарвякоў.

КАСТРЫЧНІК НА БЕЛАРУСІ.*

Мы вышыі адзначалі, што камуні-
стичнае партыі разумее пытаніе аб
самалічнай, як частку агульнага
пытанія, аб сацыялістичнай ро-
звіткі. З гэтага выніку, што
балыцінскай партыі не мага стаць
і пікнік на стане па пазыцыю буржу-
азна-домакратычнай разумеўшыя нез-
адзялжаніці Беларусь, які супрадава-
стравоніці Беларусь, які дамакратычнай рас-
публікі—аўтаномій, вольнай і г. д.,
і г. д.

Домакратычнай распублікі,—гэта та-
ка, у якой усіх кіслін фарміні-
карыстаючыя паводле закону адноў-
шынны правам, усе роўні: і рабочы, і
сілін, і ашарнікі, і капіталісты. Але
дэлає таго, што ў тойкі распублікі
іх більшіцце з'яўляюцца ў руках
буружже, якіх буражуеася з магчы-
насцю ў дамакратычнай распублікі,
прыкрыхваючыся рунаў і вольнай і

адзінай, і пасынкі, і рабочы, і сілін,
і ашарнікі, і капіталісты. Але дэлає
таго, што ў тойкі распублікі

іх більшіцце з'яўляюцца ў руках
буружже, якіх буражуеася з магчы-
насцю ў дамакратычнай распублікі,
прыкрыхваючыся рунаў і вольнай і

адзінай, і пасынкі, і рабочы, і сілін,
і ашарнікі, і капіталісты. Але дэлає
таго, што ў тойкі распублікі

іх більшіцце з'яўляюцца ў руках
буружже, якіх буражуеася з магчы-
насцю ў дамакратычнай распублікі,
прыкрыхваючыся рунаў і вольнай і

адзінай, і пасынкі, і рабочы, і сілін,
і ашарнікі, і капіталісты. Але дэлає
таго, што ў тойкі распублікі

іх більшіцце з'яўляюцца ў руках
буружже, якіх буражуеася з магчы-
насцю ў дамакратычнай распублікі,
прыкрыхваючыся рунаў і вольнай і

адзінай, і пасынкі, і рабочы, і сілін,
і ашарнікі, і капіталісты. Але дэлає
таго, што ў тойкі распублікі

іх більшіцце з'яўляюцца ў руках
буружже, якіх буражуеася з магчы-
насцю ў дамакратычнай распублікі,
прыкрыхваючыся рунаў і вольнай і

адзінай, і пасынкі, і рабочы, і сілін,
і ашарнікі, і капіталісты. Але дэлає
таго, што ў тойкі распублікі

іх більшіцце з'яўляюцца ў руках
буружже, якіх буражуеася з магчы-
насцю ў дамакратычнай распублікі,
прыкрыхваючыся рунаў і вольнай і

адзінай, і пасынкі, і рабочы, і сілін,
і ашарнікі, і капіталісты. Але дэлає
таго, што ў тойкі распублікі

іх більшіцце з'яўляюцца ў руках
буружже, якіх буражуеася з магчы-
насцю ў дамакратычнай распублікі,
прыкрыхваючыся рунаў і вольнай і

адзінай, і пасынкі, і рабочы, і сілін,
і ашарнікі, і капіталісты. Але дэлає
таго, што ў тойкі распублікі

іх більшіцце з'яўляюцца ў руках
буружже, якіх буражуеася з магчы-
насцю ў дамакратычнай распублікі,
прыкрыхваючыся рунаў і вольнай і

адзінай, і пасынкі, і рабочы, і сілін,
і ашарнікі, і капіталісты. Але дэлає
таго, што ў тойкі распублікі

іх більшіцце з'яўляюцца ў руках
буружже, якіх буражуеася з магчы-
насцю ў дамакратычнай распублікі,
прыкрыхваючыся рунаў і вольнай і

адзінай, і пасынкі, і рабочы, і сілін,
і ашарнікі, і капіталісты. Але дэлає
таго, што ў тойкі распублікі

іх більшіцце з'яўляюцца ў руках
буружже, якіх буражуеася з магчы-
насцю ў дамакратычнай распублікі,
прыкрыхваючыся рунаў і вольнай і

адзінай, і пасынкі, і рабочы, і сілін,
і ашарнікі, і капіталісты. Але дэлає
таго, што ў тойкі распублікі

іх більшіцце з'яўляюцца ў руках
буружже, якіх буражуеася з магчы-
насцю ў дамакратычнай распублікі,
прыкрыхваючыся рунаў і вольнай і

адзінай, і пасынкі, і рабочы, і сілін,
і ашарнікі, і капіталісты. Але дэлає
таго, што ў тойкі распублікі

іх більшіцце з'яўляюцца ў руках
буружже, якіх буражуеася з магчы-
насцю ў дамакратычнай распублікі,
прыкрыхваючыся рунаў і вольнай і

адзінай, і пасынкі, і рабочы, і сілін,
і ашарнікі, і капіталісты. Але дэлає
таго, што ў тойкі распублікі

іх більшіцце з'яўляюцца ў руках
буружже, якіх буражуеася з магчы-
насцю ў дамакратычнай распублікі,
прыкрыхваючыся рунаў і вольнай і

адзінай, і пасынкі, і рабочы, і сілін,
і ашарнікі, і капіталісты. Але дэлає
таго, што ў тойкі распублікі

іх більшіцце з'яўляюцца ў руках
буружже, якіх буражуеася з магчы-
насцю ў дамакратычнай распублікі,
прыкрыхваючыся рунаў і вольнай і

адзінай, і пасынкі, і рабочы, і сілін,
і ашарнікі, і капіталісты. Але дэлає
таго, што ў тойкі распублікі

іх більшіцце з'яўляюцца ў руках
буружже, якіх буражуеася з магчы-
насцю ў дамакратычнай распублікі,
прыкрыхваючыся рунаў і вольнай і

адзінай, і пасынкі, і рабочы, і сілін,
і ашарнікі, і капіталісты. Але дэлає
таго, што ў тойкі распублікі

іх більшіцце з'яўляюцца ў руках
буружже, якіх буражуеася з магчы-
насцю ў дамакратычнай распублікі,
прыкрыхваючыся рунаў і вольнай і

У заўтрашнім № нашай газеты
„ЛІТАРАТУРНАЯ СТАРОНКА“

З ІМЕСТ

ЯН ЧАЧОТ (да вясімдзесяцігодзяя яго съмерці).
Хвалі крываі XX стагоддзя АНРЫ БАРБЮС.
Ултон Сінікір аб Савецкай Украіне
і Беларусі МІХ. БЫКАВЕЦ.
Зосіны алімэнты ЛЕАНІД СВІН.
Рэй Нохім Бэр (нарас). М. ГРУЗІНАУ.
Вершы М. ХВЕДАРОВІЧА і М. ЛУЖНАІХ. РОСІЧА.
Літаратурны фэльетон.

ПРЫЗЫУ 1905 ГОДУ

Мы здоровыя.

(Малюнак з натур).

Весела сёня на прызыуным пункце: сёняна праходзіць медыцынскі атэст спансіскі і рабочыя хлапцы. Сеніна ідуць саслышыць: усе з маімі нумарамі.

— Які гэта першы нумарыцігні? — пытлаца сабры камісія Іна Тэна, — рабочата немца.

— Так, узі і выцінчуну, бо я саімы хаснамі.

Абмералі, зважылі солініна Касача Ікуба. Страйк стаіць ён перед урадом, пасмейваючыся.

— Дык здароў я... Чаго-ж именічна аглідзіць?

Сыненакі і камісія, бо сапраўды хлапец бараць падобны: мускулатура, як у Васі Бургавога...

Усё-ж урач вачам, не дасвер і пачынае выступаць, выслухоўваць, аглідзіць з ног да галавы вяселіна хлапца.

А ў гэту на твары усмішкі, — калі ласка, аглідзіце, а мы здаровыя...

— Памахайце вось гэтак рукамі,

— Куды панаў? пытлаца ён у камісія.

— Гэтае нае не ўпіршино, у вёсцы барыніць пілазіць, — адказаў яго, — я сам ішоў съмасці...

— Ды вы чаго?

— Гы-гы... нешта гэта праца? Я вансьці цымі дзень так памахаю і сесіі не напрапа, — кажа Касач.

— Хваралі? — пытлаца ў яго.

— Ні-жа, трох гадоў таму назад у жыванце калапа, бо наўкана агуркоў

з'яў. А самому съмешна, што сказаў так востра...

— Здесціца, ўсё аглідзіц...

Здаволенік Икуб, што хваробы не пашылі, а ўрач...

— Зачініце праве вока і кажіце, якіх літар?

Хіруе Икуб — якочаца асароміцца, і, прыдрыкаўчы руку, глядзіць у абодвіх...

— Ва — кажуць яму — на хіруе, а глядзіце, як сказана.

— Можа...

— Левас крыва ён тае... горшы бачыць, чым праца.

Заненакоўскі хлапец.

— Каб ино ведаць...

— Што ведаць?

— Даўкі жыў жыў, а ия ведаў, што левас вока падвадзе.

— Нічоха, добры вака з вас будзе, супакоўшы яго старыні камісі.

— Здаволенік Икуб вінчыць съмасці...

— Куды панаў? пытлаца ён у камісі.

— У конінцу, браток, у конінцу. Аж скоскуну ад радасці хлапец і пабег апранаца.

За Икубам ідуць іншыя і ўсё здаровыя, але ўрач аглідзіц, якіх візіту, і каго траба дасылаць у шпіталь на даследаванне.

— Так і траба, кажуць хлапцы, — бо намі чаго нам у арміі з хворымі.

— Іш-жа, трох гадоў таму назад у жыванце калапа, бо наўкана агуркоў

з'яў. А самому съмешна, што сказаў так востра...

— Гы-гы... нешта гэта праца? Я вансьці цымі дзень так памахаю і сесіі не напрапа, — кажа Касач.

— Хваралі? — пытлаца ў яго.

— Ні-жа, трох гадоў таму назад у жыванце калапа, бо наўкана агуркоў

з'яў. А самому съмешна...

— Ды вы чаго?

— Гы-гы... нешта гэта праца? Я вансьці цымі дзень так памахаю і сесіі не напрапа, — кажа Касач.

— Хваралі? — пытлаца ў яго.

— Ні-жа, трох гадоў таму назад у жыванце калапа, бо наўкана агуркоў

з'яў. А самому съмешна...

— Ды вы чаго?

— Гы-гы... нешта гэта праца? Я вансьці цымі дзень так памахаю і сесіі не напрапа, — кажа Касач.

— Хваралі? — пытлаца ў яго.

— Ні-жа, трох гадоў таму назад у жыванце калапа, бо наўкана агуркоў

з'яў. А самому съмешна...

— Ды вы чаго?

— Гы-гы... нешта гэта праца? Я вансьці цымі дзень так памахаю і сесіі не напрапа, — кажа Касач.

— Хваралі? — пытлаца ў яго.

— Ні-жа, трох гадоў таму назад у жыванце калапа, бо наўкана агуркоў

з'яў. А самому съмешна...

— Ды вы чаго?

— Гы-гы... нешта гэта праца? Я вансьці цымі дзень так памахаю і сесіі не напрапа, — кажа Касач.

— Хваралі? — пытлаца ў яго.

— Ні-жа, трох гадоў таму назад у жыванце калапа, бо наўкана агуркоў

з'яў. А самому съмешна...

— Ды вы чаго?

— Гы-гы... нешта гэта праца? Я вансьці цымі дзень так памахаю і сесіі не напрапа, — кажа Касач.

— Хваралі? — пытлаца ў яго.

— Ні-жа, трох гадоў таму назад у жыванце калапа, бо наўкана агуркоў

з'яў. А самому съмешна...

— Ды вы чаго?

— Гы-гы... нешта гэта праца? Я вансьці цымі дзень так памахаю і сесіі не напрапа, — кажа Касач.

— Хваралі? — пытлаца ў яго.

— Ні-жа, трох гадоў таму назад у жыванце калапа, бо наўкана агуркоў

з'яў. А самому съмешна...

— Ды вы чаго?

— Гы-гы... нешта гэта праца? Я вансьці цымі дзень так памахаю і сесіі не напрапа, — кажа Касач.

— Хваралі? — пытлаца ў яго.

— Ні-жа, трох гадоў таму назад у жыванце калапа, бо наўкана агуркоў

з'яў. А самому съмешна...

— Ды вы чаго?

— Гы-гы... нешта гэта праца? Я вансьці цымі дзень так памахаю і сесіі не напрапа, — кажа Касач.

— Хваралі? — пытлаца ў яго.

— Ні-жа, трох гадоў таму назад у жыванце калапа, бо наўкана агуркоў

з'яў. А самому съмешна...

— Ды вы чаго?

— Гы-гы... нешта гэта праца? Я вансьці цымі дзень так памахаю і сесіі не напрапа, — кажа Касач.

— Хваралі? — пытлаца ў яго.

— Ні-жа, трох гадоў таму назад у жыванце калапа, бо наўкана агуркоў

з'яў. А самому съмешна...

— Ды вы чаго?

— Гы-гы... нешта гэта праца? Я вансьці цымі дзень так памахаю і сесіі не напрапа, — кажа Касач.

— Хваралі? — пытлаца ў яго.

— Ні-жа, трох гадоў таму назад у жыванце калапа, бо наўкана агуркоў

з'яў. А самому съмешна...

— Ды вы чаго?

— Гы-гы... нешта гэта праца? Я вансьці цымі дзень так памахаю і сесіі не напрапа, — кажа Касач.

— Хваралі? — пытлаца ў яго.

— Ні-жа, трох гадоў таму назад у жыванце калапа, бо наўкана агуркоў

з'яў. А самому съмешна...

— Ды вы чаго?

— Гы-гы... нешта гэта праца? Я вансьці цымі дзень так памахаю і сесіі не напрапа, — кажа Касач.

— Хваралі? — пытлаца ў яго.

— Ні-жа, трох гадоў таму назад у жыванце калапа, бо наўкана агуркоў

з'яў. А самому съмешна...

— Ды вы чаго?

— Гы-гы... нешта гэта праца? Я вансьці цымі дзень так памахаю і сесіі не напрапа, — кажа Касач.

— Хваралі? — пытлаца ў яго.

— Ні-жа, трох гадоў таму назад у жыванце калапа, бо наўкана агуркоў

з'яў. А самому съмешна...

— Ды вы чаго?

— Гы-гы... нешта гэта праца? Я вансьці цымі дзень так памахаю і сесіі не напрапа, — кажа Касач.

— Хваралі? — пытлаца ў яго.

— Ні-жа, трох гадоў таму назад у жыванце калапа, бо наўкана агуркоў

з'яў. А самому съмешна...

— Ды вы чаго?

— Гы-гы... нешта гэта праца? Я вансьці цымі дзень так памахаю і сесіі не напрапа, — кажа Касач.

— Хваралі? — пытлаца ў яго.

— Ні-жа, трох гадоў таму назад у жыванце калапа, бо наўкана агуркоў

з'яў. А самому съмешна...

— Ды вы чаго?

— Гы-гы... нешта гэта праца? Я вансьці цымі дзень так памахаю і сесіі не напрапа, — кажа Касач.

— Хваралі? — пытлаца ў яго.